

# Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы

**Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы** — першы поўны акадэмічны слоўнік беларускай мовы, які фіксуе правілы літаратурнага вымаўлення. Выдадзены ў 2017 годзе. У аснову рэестра арфаэпічнага даведніка, які складае больш за 117 тыс. слоў, пакладзены рэестр «Слоўніка беларускай мовы», выдадзенага пад навуковай рэдакцыяй А.А. Лукашанца і В.П. Русак (Беларуская навука, 2012). Комплекснае прадстаўленне сістэмы арфаэпічных норм сучаснай літаратурнай беларускай мовы падрыхтавана спецыялістамі двух інстытутаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі — Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа і Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі.

Слоўнік дае чытачу неабходныя звесткі пра вымаўленне праз падачу поўнай транскрыпцыі слоў. У транскрыпцыях пададзены як асноўныя, так і пабочныя націскі. Некаторыя словы пададзены з варыятыўным вымаўленнем.

«*ры́льца* [ры́л'ца]  
*ры́мар* [ры́мар]  
*рыма́рня* [рыма́рн'а]  
*ры́марскі* [ры́марск'і]  
*ры́марства* [ры́марства]  
*рымéйк* [рым'эйк] // [рымэйк]  
*рымéйкер* [рым'эйк'эр] // [рымэйк'эр]  
*ры́мска-каталі́цкі* [ры́мскакатал'іцк'і]  
*ры́мскі* [ры́мск'і]

У якасці арфаэпічных норм у слоўніку ў першую чаргу замацаваны тыя варыянты вымаўлення, якія адпавядаюць традыцыям і тэндэнцыям развіцця сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Пры складанні слоўніка выкарыстоўваліся распрацаваныя С.І.

Лысым і Ю.С. Гецэвічам алгарытмы канвертавання электроннага арфаграфічнага запісу беларускіх слоў у фанетычную транскрыпцыю.

## Літаратура

- Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа, Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі; уклад.: В.П. Русак, Ю.С. Гецэвіч, С.І. Лысы, В.А. Мандзік; рэдкал.: В.П. Русак, Ю.С. Гецэвіч, С.І. Лысы. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 757 с. — ISBN 978-985-08-2128-7

Узята з "https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=Арфаэпічны\_слоўнік\_беларускай\_мовы&oldid=2892952"

Апошняе змяненне старонкі адбылося 19:49, 2 кастрычніка 2017.

Тэкст даступны на ўмовах ліцэнзіі Creative Commons Attribution-ShareAlike, у асобных выпадках могуць дзейнічаць дадатковыя ўмовы. Падрабязней гл. Умовы выкарыстання.

### Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы



Вокладка «Арфаэпічнага слоўніка беларускай мовы»

**Аўтар:** В.П. Русак,  
Ю.С. Гецэвіч,  
С.І. Лысы,  
В.А. Мандзік

**Жанр:** акадэмічны слоўнік

**Мова арыгінала:** беларуская

**Выдавецтва:** Беларуская навука

**Выпуск:** 2017

**Старонак:** 757

**ISBN:** 978-985-08-2128-7